





*Вуглевадароды нецыклічнай будовы, у малекулах якіх маюцца толькі адзінарныя сувязі, называюцца алканамі.*

*Агульная формула алканаў  $C_nH_{2n+2}$ .*

*Існуюць два ізамерныя алканы саставу  $C_4H_{10}$  і трох ізамерныя алканы саставу  $C_5H_{12}$ .*

### Пытанні і заданні

1. Сярод пералічаных укажыце формулы алканаў:



2. Напішыце структурныя формулы *n*-бутану і ізабутану.

3. Што такое ізамеры? Чаму метан, этан і прапан не маюць ізамераў?

4. Напішыце структурныя формулы ўсіх вуглевадародаў саставу  $C_7H_{16}$ .

5. Састаўце малекулярныя формулы алканаў, у малекулах якіх змяшчаецца: а) восем атамаў вугляроду; б) дваццаць атамаў вадароду.


6. Які лік атамаў вадароду — цотны ці няцотны — можа змяшчацца ў саставе малекул алканаў і чаму?

7. Для ізамерных вуглевадародаў саставу  $C_4H_{10}$  укажыце першасныя, другасныя і трацічныя атамы вугляроду.


## § 7. Прасторавая будова малекул алканаў. $sp^3$ -Гібрыдызацыя

У папярэднім параграфе мы разгледзелі структурныя формулы некаторых алканаў. Структурныя формулы адлюстроўваюць не толькі састаў, але і паслядоўнасць злучэння атамаў у малекуле. У той жа час структурныя формулы могуць не паказваць прасторавай будовы малекулы.

Напрыклад, структурную формулу метану часта адлюстроўваюць наступным чынам:




Экспериментальна ўстаноўлена, што малекула метану не з'яўляецца плоскай, а мае форму правільнага тэтраэдра, у цэнтры якога знаходзіцца атам вугляроду, а ў вяршынях — атамы вадароду:



Мал. 7.1. Прасторавая будова малекулы метану


Вугал паміж сувязямі (*валентны вугал*) у малекуле метану роўны  $109^{\circ}28'$ .

У структурнай формуле метану сувязі часта адлюстроўваюць пад вуглом  $90^{\circ}$ . Магчымы і іншыя варыянты, напрыклад:




Усе гэтыя варыянты структурных формул з'яўляюцца правільнымі, так як дакладна адлюстроўваюць паслядоўнасць злучэння атамаў у малекуле.


Разгледзім будову малекулы метану больш падрабязна. Утварэнне сувязей у малекулах адбываецца ў выніку перакрывання атамных арбіталаў. Будову электроннай абалонкі атама вугляроду ва ўзбуджаным стане паказвае электронна-графічная схема:



Ва ўзбуджаным стане ў атама вугляроду маецца адзін электрон на *s*-арбіталі і трох электронов на *p*-арбіталях. Пры ўтварэнні кавалентных сувязей з атамамі вадароду магчымы два спосабы перакрывання электронных воблакаў (мал. 7.2 і 7.3).




Мал. 7.2. Перакрываюне  
2s-воблака атама вугляроду  
і 1s-воблака атама вадароду



Мал. 7.3. Перакрываюне  
2p-воблака атама вугляроду  
і 1s-воблака атама вадароду

Сувязь, утвораная ў выніку перакрываюння 2s-арбіталі атама вугляроду і 1s-арбіталі атама вадароду (мал. 7.2), павінна адрознівацца ад трох іншых сувязей, якія ўтвараюцца ў выніку перакрываюння 2p-арбіталаў атама вугляроду і 1s-арбіталі атама вадароду (мал. 7.3). У рэчаіснасці ўсе чатыры сувязі ў малекуле метану цалкам аднолькавыя. Для тлумачэння гэтага факту выкарыстоўваюцца ўжыткені аўтарызациі атамных арбіталаў.

Пры ўтварэнні кавалентных сувязей у малекуле метану чатыры валентныя арбіталі атама вугляроду змешваюцца і ўтвараюць чатыры арбіталі аднолькавай формы (гібрыдныя арбіталі):



Мал. 7.4.  $sp^3$ -Гібрыдызацыя арбіталаў атама вугляроду

Разгледзім, як размяшчаюцца чатыры гібрыдныя арбіталі атама вугляроду ў прасторы. Электронныя воблакі маюць адмоўны зарад, таму гібрыдныя арбіталі павінны размяшчацца такім чынам, каб электрастатычнае адштурхоўванне аднайменна зараджаных электронаў было найменшым.

Дадзенай умове адпавядзе размяшчэнне гібрыдных арбіталей пад вуглом  $109^{\circ}28'$  (мал. 7.5):




Мал. 7.5. Арбіталі  $sp^3$ -гібрыдызаванага атама вугляроду

Мал. 7.6. Перакрыванне электронных воблакаў атама вугляроду і чатырох атамаў вадароду ў малекуле метану

Гэтыя вывады пацвярджаюцца вынікамі даследавання з дапамогай фізіка-хімічных метадаў. Сапраўды, малекула метану мае тэтраэдрычную форму, вугал паміж сувязямі C — H складае  $109^{\circ}28'$  (мал. 7.6).

Са схемы перакрывання электронных воблакаў у малекуле метану відаць, што гібрыдныя электронныя воблакі атама вугляроду выцягнуты да атама вадароду. Такія воблакі могуць мацней перакрывацца з электроннымі воблакамі атамаў вадароду і, такім чынам, утвараць больш трывалыя сувязі.

У  *$sp^3$ -гібрыдызацыі* ўдзельнічаюць чатыры арбіталі атама вугляроду — *адна s- і трох p-арбіталі*.  $sp^3$ -Гібрыдныя арбіталі размяшчаюцца ў просторы пад вуглом  $109^{\circ}28'$ .




Мал. 7.7. Перакрыванне электронных воблакаў у малекуле прапану  $C_3H_8$

Малекулы іншых алканаў, таксама як і малекула метану, пабудаваны з  $sp^3$ -гібрыдызаваных атамаў вугляроду. Кожны  $sp^3$ -гібрыдизаваны атам вугляроду ўтварае чатыры кавалентныя сувязі. Вугал паміж гэтымі сувязямі (валентны вугал) прыблізна роўны  $109^{\circ}$  (мал. 7.7).

Прасторавую будову малекул арганічных злучэнняў можна наглядна адлюстраваць з дапамогай шарастроўкнёвых мадэлей.

Мадэлямі атамаў вугляроду з'яўляюцца шарыкі шэрага колеру з чатырма адтулінамі; мадэлямі атамаў вадароду — шарыкі белага колеру з адной адтулінай. Мадэлі кавалентных хімічных сувязей — пластмасавыя стрыжні. На малюнку 7.8 паказаны шараstryжнёвыя мадэлі малекул метану, прапану і *n*-бутану.



Мал. 7.8. Шараstryжнёвыя мадэлі малекул метану, прапану і *n*-бутану

Бачна, што атамы вугляроду ў малекулах прапану і *n*-бутану не ляжаць на адной прамой. Напрыклад, вугляродны ланцуг малекулы *n*-бутану мае форму ломанай лініі. Гэта тлумачыцца tym, што вугал паміж сувязямі C—C—C у малекулах алканаў прыблізна роўны  $109^\circ$ .

Для адлюстравання структуры алканаў і іншых арганічных рэчываў часта выкарыстоўваюць формулы, у якіх наогул не паказваюцца хімічныя сімвалы вугляроду і вадароду. Формулы алканаў у гэтым выпадку ўяўляюць сабой ломаныя лініі, якія адлюстроўваюць вугляродны шкілет малекулы. Такія формулы называюцца *шкілетнымі формуламі*. Відавочна, што шкілетныя формулы можна запісваць для алканаў пачынаючы з этану, пры гэтым формула этану мае выгляд рысачкі, а формула прапану ўяўляе сабой ломаную лінію, якая складаецца з двух прамых, і г. д.:



Шкілетныя формулы арганічных злучэнняў шырока выкарыстоўваюцца разам са звычайнімі структурнымі формуламі. Перавага дадзеных формул — кампактнасць і хуткасць напісання. Акрамя гэтага, шкілетныя

формулы, у адрозненне ад звычайных структурных формул, даюць уяўленне аб прасторавай будове малекул арганічных злучэнняў.





*Малекулы алканаў пабудаваны з  $sp^3$ -гібрыдызаваных атамаў вугляроду.*

*Кожны  $sp^3$ -гібрыдызованы атам вугляроду ўтварае чатыры кавалентныя сувязі. Вугал паміж гэтымі сувязямі прыблізна роўны  $109^\circ$ .*


*Вуглародны ланцуг малекул алканаў мае форму ломанай лініі.*


### Пытанні і заданні

- Чаму малекула метану не з'яўляецца плоскай?
- Адлюструйце перакрыванне электронных воблакаў у малекуле этану. Укажыце прыблізная значэнні валентных вуглоў у гэтай малекуле.
- Алкан, які мае неразгалінаваны ланцуг з шасці атамаў вугляроду, называецца *н-гексан*. Састаўце структурную формулу *н-гексану*. Чаму вуглародны ланцуг малекулы *н-гексану* не з'яўляецца прамой лініяй, а мае форму ломанай лініі? Ці можа вуглародны ланцуг малекулы *н-гексану* прымаць іншыя прасторавыя формы?
- Укажыце, колькі розных рэчываў пазначана наступнымі структурнымі формуламі:



- Знайдзіце ізамеры сярод рэчываў, формулы якіх прыведзены ніжэй:





6. Чаму роўныя значэнні даўжынъ сувязей C—C і валентных вуглоў у малекулах алканаў?

### Лабараторны дослед 1

#### *Выраб шарагастрыжнёвых мадэлей малекул вуглевадародаў*

З прапанаванага камплекта шароў і стрыжняў збярыце мадэлі малекул метану, этану, прапану, *n*-бутану і *n*-пентану.

У малекулах алканаў лёгка адбываецца вярчэнне вакол сувязей вуглярод-вуглярод (відэа 7.1). Дзякуючы гэтаму вугляродны ланцуг малекул алканаў можа прымати розныя прасторавыя формы. Шляхам вярчэння вакол сувязей вуглярод-вуглярод надайце шарагастрыжнёвой мадэлі малекулы *n*-пентану прасторавыя формы, прадстаўленыя на малюнку:



Відэа 7.1.  
Вярчэнне вакол  
сувязі C—C



Шарагастрыжнёвая мадэлі малекулы *n*-пентану

Ці парушаецца паслядоўнасць злучэння атамаў у малекуле пры вярчэнні вакол сувязей вуглярод-вуглярод? Ці з'яўляюцца структуры, прадстаўленыя на малюнку, ізамерамі?

Збярыце шарагастрыжнёвую мадэлі ізамераў *n*-пентану. Ці можна атрымаць гэтыя мадэлі, зыходзячы з мадэлі *n*-пентану, шляхам вярчэння вакол сувязей вуглярод-вуглярод?